

16 НАПРЫКАНЦЫ КУЛІНАРНАЯ ФЕЕРЫЯ

Магіляўчанка пакарыла сусветных кандытараў сваімі салодкімі работамі на фестывалі ФУД ШОУ, што прайшоў у Расіі



ФОТО БЕЛТА

— На конкурсе я вельмі перажывала, — прызнаецца кандытар **НАТАЛЛЯ ШАРАЙ**. Канкурэнцыя была вялізная! У Маскве сабраліся найлепшыя кулінары з сарака краін свету. Да гэтага часу не магу паверыць, што Гран-пры ўручылі мне!

На «кулінарную феерыю» Наталля прывезла работы з пасцілажу, шакаладу і салёнага цеста. Асабліва ўсіх ўразіла незвычайная скульптура Бабы-ягі.

— Мая казачная герайна зусім не жудасная, якой яе звычайна малююць у народных казках. Яна модная і сучасная. Я прыбрала яе ў ажурную, экстравагантную сукенку, «абула» ў модныя басаножкі на высозных абцасах і зрабіла ёй класную прычоску. Ад маёй шакаладнай бабуся не адыходзілі! Здзіўляюся, як яна яшчэ не растала ад мігацення фотаўспышак, — з усмешкай кажа Наталля.

Дарэчы, са скульптурай нічога не здарылася. Яна ўжо вярнулася на радзіму, у Магілёў, і сёння ўсе ахвотныя могуць палюбавацца ёю ў фірменнай краме кампаніі «Дамачай», што на вуліцы Касманаўтаў, 39. Шкада, што да горада на Дняпры не даехалі яшчэ дзве конкурсныя работы — сукенкі «Лістапад» і «Снежань», якія ўдзельнічалі ў модным феерычным дэфіле «12 месяцаў».

— Нам трэба было незвычайна аздабіць убory ад вядомага мадэльера-дызайнера Каці Андзяржанавай. За некалькі гадзін на сукенках расцвілі велізарныя экзатычныя бутоны з пасты, цукру і жэлаціну. Кветкі атрымаліся лёгкія і паветраныя, даводзілася ўсё рабіць з ювелірай дакладнасцю! Самае галоўнае, што ўбранне было ядовае.

Але ажурныя кветкі так ніхто і не паспытаў: дызайнеры своечасова схавалі салодкія убory. Дарэчы, для Наталлі маскоўскае Гран-пры не стала



першай узнагародай. Яе кулінарнае майстэрства ўжо не раз высока ацэньвалі ў розных міжнародных конкурсах. У скарбонцы таленавітай магіляўчанкі захоўваюцца тры залатыя медалі за яе шакаладныя шэдэўры. Напрыклад, адзін Наталля заваявала на Сусветным кулінарным кубку ў Люксембургу. У аснове яе 50-кілаграмавай кандытарскай кампазіцыі быў шакаладны фермер. А вакол яго — дзівосны восеньскі антураж: вазок з новым ураджаем, гарбузы і вялікія сланечнікі. Фермер быў апрануты ў стыльны клятчасты касцюм, на яго галаве красаваўся цыліндр, з-пад якога выбівалася капа рудых валасоў.

— Гэтую работу да конкурсу я давезла не зусім цэлай. Галоўны герой па дарозе... страціў сваю галаву. Але за тры гадзіны я яго падрамантавала. Нягледзячы на такую ​​непрыемную акалічнасць, работа атрымала добрыя балы і водгукі.

Наталля часта раз'язджае па замежных краінах са сваімі кулінарнымі шэдэўрамі. Але ж асноўнае месца яе працы — у булачна-кандытарскай кампаніі «Дамачай». Заказаў у кулінарнай каралевы хоць адбаўляй!

Хрысціна ХІЛЬКО



СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.24	16.48	7.24
Віцебск —	9.21	16.29	7.08
Магілёў —	9.14	16.37	7.23
Гомель —	9.02	16.43	7.41
Гродна —	9.38	17.05	7.27
Брэст —	9.30	17.14	7.44

Месяц

Першая квадра ў 17.14.
Месяц у сузор'і Рыб.


Імяніны

Пр. Генадзя, Захара, Савы, Сяргей.
К. Ларысы, Багуслава, Віктара, Паўла.



ФОТА АНАТОЛЯ КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Я з таго пакалення, калі дзяцей у дварах было больш, чым цяпер машын.

— Хочаш чаю?
— Так, давай. М-м-м, які прыемны смак і водар! І такі моцны! Што гэта за чай — «Ліптан», «ЭрлГрэі»?
— Віскі.

— Чаму ты ўвесь час адпачываеш менавіта ў Соцы?

— Ну а як жа! У мяне там

столькі сяброў! Таня Іванова, Алена Пятрова, Галечка Сідарава.

— Добра табе — столькі сяброў!
— Але і ворагаў хапае. Ігар Іванавіч, Міша Пятроў, Вова Сідараў...

— Жонка вырашыла грыбамі заняцца. Назбірала, насаліла, разаслала сваякам.
— І што сваякі кажуць?
— Няма ў нас цяпер сваякоў...

Даты

Падзеі

Людзі

18 СНЕЖНЯ

1800 год — 215 гадоў таму нарадзіўся (мястэстэчка Ходзька, ваенны гездзіст і тапограф, генерал-лейтэнант. У 1821 годзе скончыў Віленскі ўніверсітэт. У 1822-м быў залічаны ў Корпус ваенных тапографіў і пачаў работы ў Латвіі, Літве, Гродзенскай і Мінскай губернях. З 1831 года праводзіў тапаграфічную працу на Дунаі і Басфоры. Потым быў накіраваны на Каўказ і на Паўночны Каўказ. Па выніках яго дзейнасці заснавана сучасная картаграфія гэтага рэгіёна. Склаў першую карту Каўказскіх гор. Адзін з першых ажыццявіў узыходжанне на Арат у 1850 годзе і быў залічаны ў альпінісцкі клуб Францыі. У 1869-м узнагароджаны вялікім Канстанцінаўскім медалём Расійскага геаграфічнага таварыства, яго ганаровы член. Каўказскі філіял РГТ у Тыфлісе зацвердзіў прэмію імя Іосіфа Ходзькі за найлепшую геаграфічную працу па каўказскай тэматыцы. Памёр у 1881 годзе.

1920 год — 95 гадоў таму створаны Савет Народных Камісараў Беларускай ССР, найвышэйшы выканаўчы і распарадчы орган дзяржаўнай улады, урад Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў 1920—1946 гадах. Ён быў утвораны згодна з дапаўненнямі да Канстытуцыі 1919 года, якія былі прыняты 2-м Усебеларускім з'ездам Саветаў. Да сакавіка 1924 года абавязкі старшыні ЦВК і СНК, наркама па замежных справах выконваў А.Р. Чарвякоў.

Членамі СНК былі народныя камісары (кіраўнікі наркаматаў), старшыні Вышэйшага Савета народнай гаспадаркі (ВСНГ) і НК. Пры СНК дзейнічалі пастаянныя камісіі: Эканамічная нарада, Камісія забяспечвання, Дзяржаўная планавая камісія. СНК БССР ажыццяўляў агульнае кіраўніцтва рэспублікай праз наркаматы, выканкамы Саветаў, прымаў пастановы і выдаваў распараджэнні па ўсіх пытаннях, якія не ўваходзілі ў выключную кампетэнцыю Усебеларускага з'езда Саветаў, ЦВК БССР і яго Прэзідыума. СНК быў падсправаздачны з'езду Саветаў і ЦВК БССР. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 26 сакавіка 1946 года СНК БССР пераўтвораны ў Савет Міністраў БССР (цяпер — Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь).



1925 год — 90 гадоў таму ў Маскве адбыўся XIV з'езд УКП (б), які абвясціў курс на індустрыялізацыю краіны.

Было сказана

Аляксей ЗАРЫЦКІ, паэт:

«Любоў і сама, як шыпшына: адплаціць яна
За дотык бяздушны і грубы, адплаціць заўсёды».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЬЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 284 44 04, падпіскі і распаўсюджвання — 284 44 04, 287 17 21, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.035. Індэкс 63850. Зак. № 4986.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
17 снежня 2015 года.